

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 187 (2248)
ШТРИЦА
26
ЛІПЕНЯ
1938 г.
ГВА ВЯДАННЯ XVIII

С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

АДКРЫЦЦЯ VII КАНГРЭСА КОМІНТЭРНА.
АРТКУЛЬ: ПЕРАДАВЫ—ПАД СЦЯГАМ КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА. А. ВАЛЦІН—ВЫНІКІ І ЗАДАЧЫ. К. МІХАЙЛАУ—СУТКІ СТАЛІЦЫ.

КАРЭСПАНДЭНЦЫ: Р. ФРАЛОУ—ЖІВІО У ПАЛЕССІ. Б. ЗЕЛЬМАНАУ—КОЖНАЯ ВРЫГАДЗЕ — РАБОЧЫ ПЛАН УБОРКІ.
ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ.
НАПРУЖАНАЕ СТАНОВІШЧА У ГЕРМАНІІ.

ПАД СЦЯГАМ КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

Два асноўныя факты камунізму нах, усёй дзяржаўнай міжнароднай абстаноўкай.

Агульны крызіс капіталізма пераходзіць у паласу рэзкіх сутычак унутраных і знешніх супярэчнасцей капіталістычнай сістэмы. Пеламога сацыялізма ў СССР паказаў рабочым усіх краін адзіна магчымы і адзіна правільны шлях да вызвалення ад цяжэй акалітацыйных класаў і павярнула шырокія рабочыя масы, у тым ліку сацыял-дэмакратычных рабочых, да рэвалюцыйнай барацьбы.

Работы клас аразумелі, што к перамозе фашызма ў Германіі прыдуць раскол рабочага руху і аднаўленне сацыял-дэмакратыі адной-бы там кі было барацьбы супроць наступачага фашызма. Разам з тым рабочы клас аразумелі, што для поспеху ў барацьбе супроць фашызма неабходна адзінства пралетарскага фронту на аснове рэвалюцыйнай палітыкі.

З устаўленнем у Германіі фашыскай дыктатуры абнавіліся рэальныя прычыны ва ўсіх капіталістычных краінах. Фашысцкая небяспэка ўскінула ўзнікаючы адначасова ўдзяляючыся небяспэка новай імперыялістычнай вайны, у тым ліку ваіны ў асямні, пратры Еўропы. Японскія імперыялісты пачалі ўжо новы ўрадавы свету, зацвярджаючы адну правінцыю Кітай за другой. Італьянскія фашысты — ваўраўданы вайны супроць абісінскага народу. Германскія нацыянал-соцыялісты, самае рэакцыянае і шавіністычнае ў усіх фашысцкіх партыі, пагражаюць кірулівым народам Еўропы. Яны падрыхтоўваюць вайну супроць СССР.

У гэтай складанай абстаноўцы міжнароднай абстаноўцы пачаўся пераход у рабочы клас. Першыя сімвалы гэтага пераходу былі:

літвуацыі германскай сацыял-дэмакратыі і фашысцкіх шавіністаў у Германіі, Аўстрыі, Італіі і іншых краінах — з другога боку, рабочы клас стаў наварачаць да камунізма і разам з рэфармісцкай сацыялкай. Лозунгі Комуністычнага Інтэрнацыянала пачалі заваўваць шырокія масы сацыял-дэмакратычных рабочых. Гэта паказвае, што рэфармізм і сацыял-дэмакратызм усё больш трапляць глебу ў рабочым класе.

Аб чым сведчаць усё гэтыя з'явы? Капіталістычная сістэма усё больш раскідваецца. Рэакцыйнасць працоўных мас. Спецыял-рэвалюцыйны крызіс. Кожны дзень можа прывесці да буйных палітычных падзей, да пачатку палітычнага крызісу ў якой-небудзь з буйных капіталістычных краін.

VII сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала, які збіраецца ў гэтай складанай і адказнай палітычнай абстаноўцы, абмяркуе ўсе важнейшыя пытанні тактыкі і стратэгіі міжнароднага рабочага руху ў прыстасаванні да бучасных умоў.

Вузлавой і галоўнай задачай міжнароднага рабочага руху ў цяперашні час з'яўляецца абыццядуленне адзінага фронту барацьбы рабочага класа. Ці могуць камуністы чакаць, пакуль большасць рабочага класа аб'яднаецца на агульнай платформе барацьбы за перамогу ўлады капітала і перамогу пралетарскай рэвалюцыі? Ці могуць яны чакаць, пакуль большасць пралетарыята далучыцца да праграмы Комуністычнага Інтэрнацыянала. Не, не могуць. Неабходна неадкладна арганізаваць барацьбу супроць наступлення фашызма, гэтага злейшага ворага ў нацыянальным і міжнародным маштабе.

Таму вядзьга аб'ядноўвацца толькі зямлікам да барацьбы за дыктатуру пралетарыята. Неабходна ўказаць масам, што треба рабіць адна, каб дзе адпор наступленню капітала, абараніць сябе ад фашысцкага саперства і жакаў вайны, што можна і треба рабіць для таго, каб дэарганізаваць фашызм, перагараць яму шлях, зацвердзіць раз-

камунац, як адрэка, партыі, лідэры аднаго ўсёмірнай паліцыі ў рабочым класе, як падтрымаць, англійскай рабочага партыі. Але гэта на самой справе не партыя, а кааліцыя партыі. Пралетарыату неабходна, апрача такой «партыі», сапраўднай партыі адзінадушнага, якая здольна весці яго на рэвалюцыйную барацьбу. Комуністы — за адну рэвалюцыйную партыю пралетарыята. Але стварэнне такой партыі магчыма толькі на аснове яснай праграмы і тактыкі рэвалюцыйнай барацьбы.

Комуністы не сумняваюцца, што гэтая партыя будзе створана, але яны супроць таго, каб чакаць стварэння такой партыі, бо неабходна неадкладна барацьба супроць фашызма і падрыхтоўкі новай імперыялістычнай вайны.

Комуністычны Інтэрнацыянал афармляе ў імгненную палітычную сілу на ўсім свеце. Комуністы не ўтойваюць, што яны змагаюцца за замену капіталістычнага ладу ладам сацыялістычным, за замену абанкрутаваўшай буржуазнай дэмакратыі дэмакратыяй пралетарскай дыктатуры пралетарыята. Таму галоўным лозунгам камуністаў на ўсім свеце боць, бы і астаецца лозунг барацьбы за савецкую ўладу. Але камуністы не могуць астацца абмякчанымі да таго, у якой форме буржуазія ажыццяўляе сваё панаванне. Для камуністаў заўсёды ёсць адна праблема працоўных мас. Таму яны беззаставесна змагаюцца за выратаванне астацкай буржуазнай умякраты, супроць наступлення фашызма.

Комуністам не абмякчаны нацыяналізм і нацыяналізм. Таму яны змагаюцца і змагаюцца за сапраўднае права нацыі на самавызначэнне аж да аддзялення. Таму-ж камуністы ўсім сіламі змагаюцца супроць фашысцкіх паласяў перабольшвання права самастойных нацый і слабых народаў.

Ва ўсім свеце пераходзіць барацьба паміж камунізмам і фашызмам, паміж рэвалюцыйнай фашысцкай буржуазіяй, якая імкнецца выратаваць зацвярджаючы капіталізм, і сацыялістычным пралетарыятам, які імкнецца вырата-

АДКРЫУСЯ VII КАНГРЭС КОМІНТЭРНА

25 ліпеня, у 7 гадзінаў 30 хвілін, у Вялікім зале Дома саюзаў адкрыўся VII сусветны кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала. Ярка заняты зал Дома саюзаў упрыгожаны чырвонымі палотнічымі лозунгаў і ўвесь тон у жылых кветках. К 7 гадзінам вечара прасторныя кулуары і залы Дома саюзаў запавяваюцца дэлегатамі 65 камуністычных партыі свету. Сярод іх — прадставы камуністычных партыі зарубажных краін тав. Дзімітраў, тт. Машын, Марці, Ван-Мін, Тораз, Лонсі, Палміт, Пін, Эрмолі і янога іншых вядомых барацьбітоў за справу вызвалення працоўных усёго свету.

Над сталам прэзідыума кангрэса высіцца гіганцкія партреты Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна. На ўсіх залах Дома саюзаў размяшчаны велізарныя выстаўка, якая ярка адлюстроўвае барацьбу камуністычнай партыі супроць фашызма, супроць прытнечання, супроць падрыхтоўкі новай імперыялістычнай бойкі.

За чварць гадзіны да адкрыцця кангрэса ў зале з'яўляецца тав. Сталін і тт. Андрэаў, Жданові і Ешоў. Увесь зал устае і вітае любімага прадставы сусветнага пралетарыята тав. Сталіна бурнай авацыяй. Доўга не амаўляюць гэрцамі ёсціны прытаняў дэлегатаў на ўсім полах. Авацыя, падрыхтоўка ішоў, цігнецца адналь твэрць гадзіны.

Да стала прэзідыума падыходзіць адна са старэйшых дэлегатаў міжнароднага рабочага руху і кіраўнікоў германскай кампартыі тав. Вільгельм Шк. Святаны ама-

дыментамі тав. Пін гаворыць аднаго ўступную прамову.

Пасля сканчэння сваёй прамовы, пакрытай доўгай авацыяй, тав. Пін аб'явіў VII сусветны кангрэс Комінтэрна адкрытым і прапачуе прытаняць да выбарыя кіруючых органаў кангрэса.

На прапачуе тав. Пін кангрэс аднагалосна пастанаўляе выбраць прэзідыум у колькасці 42 членаў. Для прапачуе аб складзе прэзідыума слова атрымае тав. Коппеніг. У часе пералічэння названых у склад прэзідыума дэлегатаў кангрэс сустракае гарачымі апладыментамі ішоў таварышоў Дзімітрава, Лонсіна, Мануільскага, Марці, Пінка, Пятніцкага, Талмана, Тораз, Эрмолі. Калі тав. Коппеніг гаворыць ішоў тав. Сталіна, апладыменты ашоў вырастаюць у бурную і доўга неамаўляюць авацыю, якая дэманструе гарачую любоў многімлібных працоўных мас усёго свету за прадставы рабочага класа.

ПРЭЗІДЫУМ VII КАНГРЭСА

У прэзідыум кангрэса аднагалосна выбраны 1. тав. Анжун Марэ, 2. тав. Баргер, 3. тав. Браўдор, 4. тав. Браўноўскі, 5. тав. Бурыя, 6. тав. Ван-Мін, 7. тав. Гарсіа Антоіна, 8. тав. Гарыч, 9. тав. Гандарскі, 10. тав. Готвальд, 11. тав. Дзімітраў, 12. тав. Деларэс, 13. тав. Машын, 14. тав. Колар, 15. тав. Клари, 16. тав. Колар, 17. тав. Нон Сін, 18. тав. Коппеніг, 19. тав. Куусінен, 20. тав. Мануільска, 21. тав. Ласарва, 22. тав. Лонсі, 23. тав. Ліндарт, 24. тав. Мануільска, 25. тав. Марці,

26. тав. Омане, 27. тав. Петкоў, 28. тав. Пін, 29. тав. Палміт, 30. тав. Пятніцкі, 31. тав. Раваі, 32. тав. Раймонд, 33. тав. Сталін, 34. тав. Талман, 35. тав. Тораз, 36. тав. Фараі, 37. тав. Фларын, 38. тав. Фостэр, 39. тав. Фурыні, 40. тав. Хайен, 41. тав. Чышоў Хо-Сін, 42. тав. Эрмолі.

Калі тав. Сталін з'яўляецца за сталам прэзідыума і абмякчанымі моцнымі апладыментамі з тав. Пінкам, увесь зал устае і вітае «Інтэрнацыянал». Новая доўгая бурная авацыя.

Тав. Тораз баче слова для прапачуе. Ён прапачуе выбраць гавароным старэйшым кангрэса кіруючым у фашысцкіх засценках прадставы германскага пралетарыята Эрнста Талмана. Пад бурным апладыментам усёго зала кангрэс аднагалосна выбірае тав. Талмана гавароным старэйшым VII кангрэса.

Затым кангрэс, на прапанову тав. Коппеніга, аднагалосна выбірае канцятую і рэагавуючую камісію.

У МАНДАТНУЮ КАМІСІЮ УВАЛІШІ:

1. тав. Ангарыс, 2. тав. Бардэс, 3. тав. Варынін, 4. тав. Грын, 5. тав. Далам, 6. тав. Драгачоў, 7. тав. Калма-Юань, 8. тав. Кона, 9. тав. Краўцкі, 10. тав. Лангеса Лурі, 11. тав. М. Оттар, 12. тав. Міцка, 13. тав. Пруцкі, 14. тав. Пятніцкі, 15. тав. Серава, 16. тав. Тораз, 17. тав. Шарман, 18. тав. Юсуф.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАМІСІЯ КАНГРЭСА ВІБРАНА У СКЛАДЗЕ:

1. тав. Гамрыкоўскі, 2. тав. Джисон, 3. тав. Памы Дэтт, 4. тав. Кнорын, 5. тав. Колароў, 6. тав. Кун, 7. тав. Лін До-Сін, 8. тав. Рамет, 9. тав. Таль, 10. тав. Ульбрэхт, 11. тав. Шверман.

ПАРАДАК ДНЯ VII КАНГРЭСА.

Пасля выбару кіруючых органаў кангрэс зацвердзіць лозунгі парадка для сваёй работы:

1. Справаздачы дэлегатаў аб дзейнасці выканавога Комуністычнага Інтэрнацыянала. Дакладчык тав. Пін.

2. Справаздачы аб рабоце Інтэрнацыянальнай кантрольнай камісіі.

3. Наступленне фашызма і заданы Комуністычнага Інтэрнацыянала ў барацьбе за вызваленне рабочага класа супроць фашызма. Дакладчык тав. Дзімітраў.

4. Падрыхтоўка імперыялістычнай вайны і заданы Комуністычнага Інтэрнацыянала. Дакладчык тав. Эрмолі.

5. Выход будучага сацыялізма ў СССР. Дакладчык тав. Мануільска.

6. Выбары кіруючых органаў Комуністычнага Інтэрнацыянала.

Пасля абрання кіруючых органаў кангрэс і пераходзіць на працягу дня з прэзідыумнага кангрэсу выступілі прадставы ішоў брацкіх кампартыі. («Вост»).

ПА СССР

Анры Барбюс у Маскве

МАСКВА, 25 ліпеня. (БЭТА).

ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ

Англіійскі ўрад адмініў ліцэнзіі на экспарт зброі ў Абісінію

Італьянскія ваяцкія падрыхтаваны

Знач падрыхтоўваюць...
...успеху супроць СССР

Толькі дасягнуць эканамічнай і
культуры варты і актыўна ўдзяцца ў
працы СССР, інакш падобнае
і дзіва ўсе сілы, што стаяць за
іх у сацыялістычных краінах. І
палітыка рэжым антысавецкай
бараньбы працоўных, сусветная
вайна да гэтага часу была праду-
хілена.

У гэтай сувязі абостра аб-
міжнародна абстаноўка пачаўся
пералом у рабочым класе. Першыя
сімптомы гэтага пералому бы-
лі отыхны салалішчый армія
фронт камуністаў і сацыялістаў у
часе лэйцыцкага прайду тав.
Дзіктатура, тэбросная барацьба ра-
бочых у Аўстрыі і Іспаніі і ўсе-
агульная забастоўка супроць фа-
шызма на Францыі.

На прыкладзе Аўстрыі рабочыя
ўсю краіны убачылі, што сацыял-
дэмакратычнае кіравніцтва вышэ
да паражэння. На прыкладзе
Францыі, — што адзіным фронтам
можна затрымаць фашысцкае на-
ступленне. Войт мас узмацне з
кожным месяцам плыў да адзі-
ства рабочага класа наперакор
супраціўленню ІІ інтэрнацыянала.

На вопыце барацьбы адзіным
фронтам пралетарыят пераканаў-
ся, што можна з поспехам адбі-
ваць наступленне капітала і фа-
шызма і пераадоліць падрыхтоў-
цы новай вайны, што фаталізм
«сацыял-дэмакратыі не ўтвуртава-
ны і павярты. Адзіны фронт ука-
паваў самаўдольнаасць і боездоль-
наасць пралетарыята. Ён паказаў,
якую самаўдольную сілу складае ра-
бочы клас, калі ён адзіны ў ба-
рацьбе і не адступае без бою, як
у Германіі, а самаўдольна ўступае
ў барацьбу згуртаванымі рэані.

Пад уплывам перамоті сацыя-
лізма ў СССР, з аднаго боку, і ка-

на пазыцыяна арганізацыя
рацьбу супроць наступлення фа-
шызма, гэтага злейшага ворага у
нацыянальным і міжнародным
наштабе.

Таму палітыка аблішчэння
толькі заклікам да барацьбы за
дыктатуру пралетарыята. Неаб-
ходна ўсталяваць масам, што треба
рабіць сёння, каб даць адпор на-
ступленню капітала, абараніць са-
бе ад фашысцкага саперарства і
жыкаў вайны, што можа і са-
траба грабці для таго, каб дэ-
арганізаваць фашызм, перагара-
дзіць яму шлях, затрымаць раз-
віццё новай імперыялістычнай
вайны.

Адзіны фронт стаў магчымым та-
му, што ў сацыял-дэмакратыч-
ных масах пачаўся паварот да
оўдаснай барацьбы з камуністамі.
Але чыстка сацыял-дэмакратыч-
ных прайдуў ужо яшчэ шырока
супраціўленца адзінаму фронту і
існасця прадстаўляць сваю ста-
рару палітыку супраціўлення з
буржуазіяй і адкаўлення ад ба-
рацьбы супроць фашызма. Таму
прытэма пачынаў прыходзіць сацыял-
дэмакратычны прайдуў не
можна быць аслаблена. Але адна-
часова камуністы ўстанаўляюць
цеснае супрацоўніцтва з тымі ле-
вымі сацыял-дэмакратычнымі ра-
бочымі, функцыянерамі і аргани-
зацыямі, якія змагаюцца супроць
фашызма, стаць за адзіны
фронт з камуністамі і бяззаветна
абараняюць СССР. Камуністы вы-
ступалі на ўсім оўдэ за поўнае
пераадоленне расколу ў рабочым
класе. Яны горача падтрымліваюць
існасці рабочых да аблішчэння
ўсіх сваіх атыўных сім у яны
пралетарскую партыю. На якіх
умовах мысліма стварэнне такой
адзінай рэвалюцыйнай партыі
пралетарыята?

Ложыці ў ІІ суветнага конгрэса
павернуць да Камуністычнага Ін-
тэрнацыянала новыя імкненні пра-
цоўных.

Пад сцягам Камуністычнага Ін-
тэрнацыянала змагаліся і
прычэпаныя масы змагаюць сабе
права на лепшае жыццё, на шчас-
це і бласлаўчча, на самаўдольную
пралетарскую дэмакратыю.

(Перадамы артыкул «ПРАВДА»)

Адкрылася нарада гаспадарнікаў мясцовай прамысловасці пры ЦК КП(б)Б

Учора ў вядзе ім Сталіна ад-
крылася ўсебеларуская нарада
гаспадарнікаў мясцовай прамысло-
васці пры ЦК КП(б)Б. На нарадзе
прысутнічае звыш 400 прадстаўні-
коў прадпрыемстваў — дырек-
тары, інжынеры, пачаткіні пра-
хаў, плававікі, галоўныя бухгал-
тары, сакратары партыйных камі-
тэтаў, старшыні фабзавкомаў.

Нараду адкрыў загадчык пра-
мыслова-прадпартным аддзелам
ЦК КП(б)Б тав. Гетфірэд.

У прайду нарады выбраны
таварышы: Гісало, Балковіч, Га-
ладзед, Чарыкоў, Рыскін, Леплеў-
ска, Кавальчун, Рубінштэйн, Лю-

бач, Гетфірэд, Башчын, Вандэвір-
ска, Гершон, Дрыбінскі, Шо-
наў, Левін, Бандачын і іншыя.

Пад бурныя апладыменты ў
гаваровы прайду выбары на-
літбара ЦК КП(б) і тт. Гісало і
Галадзед.

Пад прыкі «фра» і неамаўча-
мыя авадзі гаваровы старшыні
нарады выбран таварыш СТАЛІН.

З дэкладам па першаму пытан-
ню аб рабоце прамысловасці БССР
у 1935 годзе і задэчах на 1936
год выступіў нарком мясцовай
прамысловасці БССР тав. Балчын.

Да нарады ў файе клуба адкры-
та вялікая выстаўка вырабаў
прамысловасці БССР

Камуністам не аблішчыць на-
прымаўшы аб народу. Таму яны
змагаюцца і змагаюцца за самаўдоль-
нае права націць на сацыяліза-
цыю як да адкаўлення. Таму-ж
камуністы ўсімі сіламі змагаюцца
супроць фашысцкіх паловаў пера-
баччыня нароу самаўдольных ма-
лах і слабых нароу.

Да ўсім сваім дэкер інае ба-
рацьба пачынаў камуністам і фа-
шызмам, пачыў рэакцыянай фа-
шысцкай буржуазіяй, якая існасця
выратаваць загніваючы капі-
талізм, і сацыялістычным прале-
тарыятам, які існасця вырата-
ваць чалавецтва ад жыкаў фа-
шызма і вайны.

Камуністычны Інтэрнацыянал
з'яўляючыся міжнароднай партыяй
пралетарыята, змагаецца ў
імя інтарэсаў усяго чалавечага
грамадства. Яго поспехі ёсць поспехі
тых новых сід, якія пачынаюць
павернуць чалавецтва да лепшай
будучыні.

Камуністычны Інтэрнацыянал
прыходзіць да свайго VII конгрэ-
са ўжываючы і ўжываючы,
як адзінаў, згуртаваным і інтэ-
наў суветнага партыя, апраўдаў-
шая сабе на чале барацьбы рабо-
чага класа на працягу больш чым
паўтара дзесяцігаў год свайго і-
снасця.

Ложыці ў ІІ суветнага конгрэса
павернуць да Камуністычнага Ін-
тэрнацыянала новыя імкненні пра-
цоўных.

Пад сцягам Камуністычнага Ін-
тэрнацыянала змагаліся і
прычэпаныя масы змагаюць сабе
права на лепшае жыццё, на шчас-
це і бласлаўчча, на самаўдольную
пралетарскую дэмакратыю.

(Перадамы артыкул «ПРАВДА»)

Першыя матацыклы падоўскага завода

МАСКВА, 26 ліпеня. (ВЕЛТА). 26
ліпеня нарком кавоў і машына-
будаўніцтва тав. Ордышнік адказаў
першым вопытным матацыклам, ма-
душчыным падоўскім матацыклам
заводам.

Асноўным падмакнікам заводам
магутны матацыкл спецыяльнага
НАТІ (паўзлова-эксперыментальны
інстытут аўтамабільнай прамысло-
васці) з улікам казённых дэман-
страцый тэзіні. На машынах дзвух-
цмацкім мотор у 700 куб. санты-
метраў; магутнасць мотора — 14—
16 конскіх сім.

Вырабаваныя матацыклы для
паўнага адмаўчэння вынікаты.
Скорасць павячшылася 100 кіломет-
раў у гадзіну.

У гэтым годзе завод дасць 100
матацыклаў, а ў будучым годзе, па
заданню Наркамзіжпрама, ён пачы-
нае выпусціць 600 машынаў.

рабючы звод і звод, дагэцца
аналь тэрць гадзіны

Да стала прайдуў падыто-
ваць адзіна са старэйшых дэстоў
міжнароднага рабочага парты і кі-
раўнікоў германскай хойпартыі
тав. Вілгэльма Піа Свэтзана ала-

ПА СССР Агры Барбюс у Маскве

МАСКВА, 25 ліпеня. (ВЕЛТА).
25 ліпеня ў Маскву прыехаў
вясельнік Агры Барбюс. З'яў-
ленне Агры Барбюса на пароне
Беларуска-Балтыйскага вазвала
было святлана воклічамі прыві-
таннаў. Адкававаючы на іх, Агры
Барбюс заапіў прадстаўнікам
друку:

— Для мяне заўсёды з'яўляецца
важлівай радасцю і глыбокім за-
даволеннем знаходзіцца сярод пра-
цоўных мас СССР, прыкладнаць у
важкую краіну—краіну пераамо-
здаў, дзе жыццё такое добрае для
работы і для мыслі.

Абразілася на пачыты налі
ваквала публіка, пазнаўшы Агры
Барбюса, вітала яго анладымон-
тамі.

Усесаюзны злёт юных авіямадэ- лістаў

МАСКВА, 26 ліпеня. (ВЕЛТА).
24 ліпеня на Тушынскім аэрадроме
адкрыўся шосты ўсесаюзны адзі-
ны авіямадэлістаў. На злёт са-
бралася 300 маладых авіябудавні-
коў. Пераданама прадстаўнікі дзя-
цей краіны Совету прывезлі сотні
авіямадэляў, зробленых з выключ-
най выдумкай і любові. Віца Дз-
шын з Кіева выступіў на злёце з
вядомай мадэля «Феры» і плане-
рам свай падструкцыі. Пасля на-
раду юных авіямадэлістаў злёт ад-
крыўся мінутам, на якім выступі-
лікі: старшыня Цэнтральнага сове-
та асацыяцыя СССР тав. Эйдман,
нам. наркома авіацыі РОФСР тав.
Эпіштэйн, скарарат ЦК ВЛКСМ тав.
Гершоні і 6-гадовы авіямадэліст
горада Фрунзе — Кавалькоў.

Пасля пачаў прывезеным на
злёт мадэляй была прадмантра-
вала роўнастаяная паветравая пра-
грама.

Дэмагачы пачеронова загора імя
Дзержынскага прывезла з сабой
паветравае гокуба. З гэтым гокубам
тав. Эйдман і Гершоні адрасілі
на станцыю Ордых, дзе знаходзіцца
пачеронова імя Дзержынскага, го-
кубаграму з прымацікам ад 6-га
ўсесаюзнага злёта юных авіямадэлі-
стаў. Пад грым апладыменту ў
паветра падмаўца імя Мон-
галь-Фер. Да яго прымацавана гі-
ганцкае палетніцтва з надпісам:
«Прымаціце таварышу Оталіну!»

Прымаціваючы на зямлю парашу-
тысты падісці букет ясных кветак
11 удзельнікам злёта—суветным
рэкардсменам. Пасля выступленняў
артыстаў дзень авіямадэлістаў ад-
прадзіўся да алпачытка.

11. тав. Дзіматраў, 12. тав. Ка-
рас, 13. тав. Кашан, 14. тав. Ка-
лар, 15. тав. Кларк, 16. тав. Ко-
вач, 17. тав. Кошкін, 18. тав. Ко-
плонік, 19. тав. Куусінен, 20. тав.
Кавалькоў, 21. тав. Ласарва,
22. тав. Ласкі, 23. тав. Ліндарт,
24. тав. Манушкін, 25. тав. Марц,

9. тав. Краўска, 10. тав. Ласкі,
Луї, 11. тав. М Оттар, 12. тав.
Мідоль, 13. тав. Пруккінен, 14. тав.
Пятніцаў, 15. тав. Саване, 16.
тав. Тарас, 17. тав. Шарана,
18. тав. Юсуф.

ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ

Англііскі ўрад адмяніў ліцэнзіі на экспарт зброі ў Абісінію

ЛОНДАН, 24 ліпеня. (ВЕЛТА).
Друк распіравае пагадненне паміж
Англіяй і Францыяй аб аўдзіаніі
совета Лігі націў, як важны крок
да вырашэння італа-абісінскай пра-
блемы. Што датычыць магчымых
рэзультатаў пасяджэння Совета Лі-
гі, то англііскі друк настроен хут-
чай псімістычна, чым аптмістычна-
на.

Нездаволенне Італіі

РЫМ, 24 ліпеня. (ВЕЛТА). Па-
ведманенні англііскіх газет аб ра-
шэнні ўрада прадставіць англіі-
скім фірмам магчымасць снабдаць
зброяй Абісінію выдзікалі тут вы-
кае ўзбуджэнне. «Джорналь д'Іта-

Пачеў жона, што англііскі ўрад
рашыў часова абмяніць рашэнне
аб прадстаўленні ліцэнзіі на эк-
спарт зброі ў Абісінію. Паводле
слоў «Дэйлі тэлеграф», гэта ра-
шэнне будзе адтэрмінавана, пакуль
пытанне ў краіні не будзе абмер-
кавана ў Женева.

лія» піса: «Гэтым уставаўленца
ацтываў сааідарнасць паміж Ан-
гліяй і Абісініяй... Калі весткі ан-
лііскага друку пацвердзіцца, Іта-
лія будзе разглядаць рашэнне лон-
данскага ўрада, як варожы акт».

Збліжэнне англііскага і французскага пунктаў гледжання

ЛОНДАН, 26 ліпеня. (ВЕЛТА).
Паводманення, што, у рэзультате
дзіпламатычнага абмену думкамі на-
між Англіяй і Францыяй на нова-
ду Італа-абісінскага канфлікту,
пункты гледжання Англіі і Фран-
цыі дасялі блізка адна да другога.
Цілер, — ушавася агенства Рэйтэр,
— жона, што французскія і англіі-
скія дэмагачыны дэячы будзь
прытрымлівацца на Совете Лігі
адзінай палітыкі.

ЛОНДАН, 24 ліпеня. (ВЕЛТА).
Згодна паведамлення дзіпламатыч-
нага аўдзіаніна агенства Рэйтэр,
Англія будзе настойваць на тым,
каб у Совете Лігі непраў быў амі-
ніровак Італа-абісінскага канфлікту
на ўсё паўнае. Паводле ашоў
аўдзіаніна, у оўчасны момант
важна мава надзей на тое, што ды-
пламатычнымі перагаворы ў Рыме

Па інструкцыі з Рыма

ЛОНДАН, 24 ліпеня. (ВЕЛТА)
Барспандэнт «Дэйлі геральд» на-
ведманяе з Адыс-Абебы, што, коць
італьянскі пасланнік у Абісініі за-
піў, што яго рашэнне не прысут-
ніць на прыёме ў гонор дна на-
раджэння негуса (імператара) пры-
нята ім на яго ўласнай ініцыяты-
ве, у абісінскіх молах лічаць, што
ён дзеячыў па інструкцыі з
Рыма.

да саёй Совету скарары магчы-
масць мірнага ўрэгування кан-
флікту.

Паводле ашоў аўдзіаніна, у ре-
зультате мадаўных перагавораў на-
між Ладэлам і англііскім паслом,
Францыяй як чыстаў, падтрымае ў
гэтых адносінах Англію. У часе ра-
біфікацыі ў Рыме сяроб звайсці
аснову для абмеркавання канфлікту
ўжывішчэна, што Італія не адмаў-
ляець ад сваёй пункту гледжання,
сёгодна якому не можна заадоўчыць
толькі ацінкі ід, на жонтыя меры,
паацітым чынам над часткай ід
над уоў Абісініяй. Абмеркаўвала-
ся магчымасць аўдзіаніна перафен-
цыі трыч — Англія, Францыя і Іта-
лія, як удзельніцаў дагавору 1909
года. Аднак, было б трудна аўдзі-
наць такую канферэнцыю без абавя-
зальнасця з боку Італіі не прыб-
гаць да сіла.

Як паведамае «Рывеснаўтэс»,
пачынае другогі грэчаскага пера-
хода «Пачо», дэмагачыны, што
параход пачынае праводзіць з Італіі
ў Афрыку вясеннае спаражэнне,
пачынае параход у Прыблліні пор-
ту.

Пакінуць Абісінію...

ЛОНДАН, 26 ліпеня. (ВЕЛТА).
Урад краінаваў усё ідзінарааі
гаварыствам пачеронова ідзіна-
раў, якія знаходзіцца ў адзінак
рэвах Абісініі, аб пачынаючы ве-
седу іх у рэдны, прымаўчыла да
Адыс-Абебы (агадзі Абісініі). Усім
анлііскаім магчыным і дэячы пра-
паўсца пакінуць Абісінію.

Пасля абрання кіруючых ар-
гану вонтура і пачеронова ідзі-
наска дна з прадзітанымі вонтура
магутнымі прадстаўнікі браціш
хойпартыі. («Велта»).

Італьянскія ваяныя падрыхтаванні

ПАРЫЖ, 24 ліпеня. (ВЕЛТА).
«Фігаро» запісчыў артыкул гене-
рала Нісоль аб ваяныя падрыхта-
ваных Італіі да кампаніі ў Абісі-
ніі. Нісоль лічыць, што італьянцы
ужо маюць у Афрыцы ў крутых
лічбах 200 тыс. салдат, з якіх 90
тысяч складаюць рэгулярныя вая-
ныя часці, перааінутыя з Італіі.

ВЕНА, 24 ліпеня. (ВЕЛТА). Як
паведамаюць з Сафіі, італьянскі
ўрад закупіў 180 тыс. пратываў
зарыв ў Балгарыі з умовай ак-
прэўкі яго непасрэдна на ўсход-
ную Афрыку.

Грэчаскія маракі адмаў- ляюцца перавозіць вая- нае снаражэнне Італіі

АФІНЫ, 25 ліпеня. (ВЕЛТА).
Камуністычнае газета «Рывеснаў-
тэс» паведамае, што на грэчаскіх
паракорах «Оталініфіка»,
які перавозіць аўтамабілі і вая-
нае снаражэнне з Італіі ў Іта-
ліянскую ваяныю Эрэтрыю, вая-
ны аб'явілі забастоўку, якая была
падоўжана ваянымі. 5 удзельнікаў
забастоўкі сур'бана рашоны.

Як паведамае «Рывеснаўтэс»,
пачынае другогі грэчаскага пера-
хода «Пачо», дэмагачыны, што
параход пачынае праводзіць з Італіі
ў Афрыку вясеннае спаражэнне,
пачынае параход у Прыблліні пор-
ту.

Пакінуць Абісінію...

ЛОНДАН, 26 ліпеня. (ВЕЛТА).
Урад краінаваў усё ідзінарааі
гаварыствам пачеронова ідзіна-
раў, якія знаходзіцца ў адзінак
рэвах Абісініі, аб пачынаючы ве-
седу іх у рэдны, прымаўчыла да
Адыс-Абебы (агадзі Абісініі). Усім
анлііскаім магчыным і дэячы пра-
паўсца пакінуць Абісінію.

ЛІШУАНСТВА ГЛЯДАЧА

Пісьмо служачаго

7 ліпеня г. г. у мястэчку Бярэзіна былі развешаны афішы, у якіх абмішчалася, што будзе дэманстравацца вядомая кінокарціна «Чапкоў».

Вечарам каля дома культуры сабралася амаль усе насельніцтва мястэчка. Кожны гарэў жадаў глядзець на экране вядомага легендарнага героя Чапкова.

У гаспадарчым зале кіна. Валіла хвіліна чалавечы. І вось на экране выхадзіць загадкава дома культуры Некай і абвясчае:

— На вядлікі жаль, кінокарціна «Чапкоў» дэманстравацца сёння не будзе. Беларускае замест не праслава фільм «Марыя».

Мне іншым, на сярэдзіне было паказана «Чапкоў», а ў сярэдзіне паказана зусім другая п'яніца.

Глядачы былі вельмі абураны гэтым анукаваннем.

ДАГУРЭВІЧ.



Правод калгас «Перемога», Александрыйскага сельсовета (Шніпоўскі раён) т. Мабану Ісідар атліцае вулі на калгаснай пасецы. Сялетэ т. Мабану мяркуе дэвесці пасеку не менш як да 25 сем'яў. На пасецы—узорны парадок. Фото А. МІКУЦКАГА.

ПАД АДІРЫТЫМ НЕБАМ

Пісьмо студэнтаў

Нам, групы жанчын і хлопцаў Віцебскага фінансава-эканамічнага тэхнікума—Энгіштына, Ісаака, Асцяга, Ільіна, Бухтарэвіча—накіравалі ў дом адначынку саюза фінансавых работнікаў—«Шэф» (Барысаўскі раён).

8 першага дня мы пачалі ў зусім дрэнным ўмовах. Загадкава доўга адначынку Шулькоў самаў:

— Паспрабуйце, ідзіце спад у саляну.

Саляна ў будынку была гнілая і тухлая. Мы вымушаны былі спад пад адкрытым небам.

У доме адначынку пануе беспарадак. Якось абеднаў дрэнна. Не праводзіцца культурна-адукацыйная работа з адначынкамі.

У тэхнікумі ніколі не было гасцей. Ці самага фінансаво-эканамічнага работніка добра аб гэтым ведае, але ніколі пер не прыходзі.

Энгіштын, Ісаака, Асцяга, Ільіна і Бухтарэвіч.

—О—

НАМ ПІШУЦЬ

У мястэчку Палесся, Барысаўскага раёна, — на прамысловым вадзяным машынах, — за гэты год будзе выраблена вадзяных машынаў.

У гэтым годзе на будыніцтва выдаткавана толькі 125 рублёў. На будоўню працуе 2-3 работнік.

Загадкава Барысаўскага вадзянага і тэхнік Жукоўскі не

ПАХОД ІМЯ тав. ГІКАЛО ЗА ЛЕН

Ільнотрапалку—у кожны ільнаводчы калгас

Лешны дэсяляр калгаса імя Мяснішкі, Бабыніцкага сельсовета, Ветрынскага раёна, Бакан Трыфан яшчэ летась пазнаёміўся з чарпачою ільнотрапалкі Санталава. Гэта машына аказалася яму няжурнай, і ён узяўся зрабіць яе сам. Праўдзіна калгаса адобрыла індустрыя Бакана. У калгасе пачалі будаваць не толькі трапалку, а новы механізаваны пункт па тэрапрацоўцы ільну. На будоўню ільнотрапалкі Санталава працавала 4 дэсяляры — Кучкоў Сяргей, Бакан Міханор, Гофман Янка, Пасаднін Філімон. На выраб яе затрацілі 100 чалавечых дзён і за гэту работу майстрам налічылі 170 чалавечых дзён. На закупку матэрыялаў затрацілі 35 рублёў.

Трапалка Санталава складаецца з 8-мі транальных казё. Каля кожнага кола працуе трапальчыца. Летась увесь час працавалі ў дзве змены. Норма выпрацоўкі была 16 кілограм на жанчыну за 10 гадзін. Спачатку работа не клеілася, бо не было людзей, авальнаўшых тэхнічай работні на трапалкі Санталава. Праз некалькі дзён жанчыны навучыліся трапальчыца і на машыне. Пачалі выконваць норму.

Сялетэ калгас сваімі сіламі скончыў выраб другога 12-казёнага агрегата трапалкі Санталава.

Калгас імя Вароўскага, Астравіцкага сельсовета, у 1934 г.

на складзе Сельгаснаба закупіў адну секцыю трапалкі Гарлачова. За восень на машыне абтравалі 32 цэнт. ільновавакна. 4 жанчыны на ёй вытравалі на 1—1,20 цэнт. чыстага валакна за дзень. Здалі ўвесь час ільновавакна 8-га, 10-га нумара. Калгаснікі зрабілі ў трапалцы Гарлачова асобныя недахопы. Круці, на якіх прымаваныя тропы, у дыяметры маюць 57 сантыметраў і ап ішаркага аб'ёму барабана валакна пухляца. Улічыўшы гэтыя недахопы, калгаснікі намернілі пабулаваць сваю гарлачоўку. Лешны дэсяляр калгаса Веліканец Іван Казіміравіч узяўся зрабіць трапалку за 22 дні, а арабіў за 18. Трапалка Гарлачова, пабудаваная Веліканцам, мае даўжыню 2,7 метра. Новы ўрочны замест 4—стане 6 жанчын. Трапальныя колы павялічаны да 65 сантыметраў у дыяметры. Станок зроблен з гладкага, без сучкаў асновага матэрыялу. Тропы клявовыя. Трапалка вышляе гладкай і моцнай. Гэты калгас сваімі сіламі зрабіў і трапалку Санталава.

Такія магчымасці мае кожны ільнаводчы калгас. Па прыкладу калгаса імя Мяснішкі і Вароўскага трэба дабіцца, каб кожны ільнаводчы калгас меў трапалку Санталава ці Гарлачова.

М. РАШЫЦА.

У ЖЛОБІНЕ ІГНАРУЮ В ПІСЬМЫ ПРАЦОУНЫХ

20 лістапада 1934 года была апублікавана настанова бюро ЦК КП(б)Б аб перааганні рэду наркаматаў і раёнаў на пісьмы працоўных, якія надрукаваны або перасланы «Звяздай». Бюро ЦК напярэджвала кіраўнікоў некаторых наркаматаў і раёнаў, што «пры выгуленні ў далейшым фактаў падобных бюракратычных з'яваў да пісьм працоўных ЦК будзе найстрашэйшым чынам, не звязваючы на асобы, караць тых, хто сабатауе дырэктывы партыі аб большавіцкіх адносінах да пісьм працоўных».

Аднак, гэтага не прытрымлі ў Жлобінскім раёне. Перад намі ляжыць зводка пісьм сельгораў і калгаснікаў, свара працоўных, якія накіраваны раённымі арганізацыямі для неадкладнага прымянення мер. З і студзеня ў розных раённых арганізацыях «Звязда» пераслала для разгляду больш сотні пісьм.

Прачытаў 6¼ месцаў. Да гэтага часу яшчэ не атрымала адказаў на 53 пісьмы і скары працоўных. РК КП(б)Б яшчэ не даў адказу на пісьмо сельгораў, пасланнае для разгляду 21 студзеня. Такі аб'ём

ЯК МАЯ БРЫГАДА БУДЗЕ УБІРАЦЬ ЛЁН

Летась наш калгас «Новая культура», Дрыксенскага раёна, дабіўся ўрадкава ільновавакна да 5,5 цэнт. з гектара нумарам 17 і нават вышэй. Праца была № 2,5.

Перад воснявой сарбай і ворадаваў спой вощет падрыттоўкі кабы над лён, сабы і валакні насенна спецыялізаванай ільнянай барадамі. Зараз хоча падкаціцца вощытам уборні і арацоўкі ільну на першай стайні.

Мы зробім лён на гагудка—спачатку вадзяны, потым зрабнейшы. Гэта так звалі квалінае ці трайное пераважанне. Спачы да злучае валакнамі.

Сябра напярэджвае лён на з'яваў спецыялізаванай барадамі. Пасля з'яваў лён стайна на валакні вадзяны. Праз дзень і не больш як праз два дні валакні на валакні. Мяснішкі і Гутай прасілае.

або асця. Нельга накрываць лён кубомні хворотам, вербальнікам ці дубам.

Пасля ночы лён бывае вельмі квалі, таму яго трэба накрываць з начылаў асцяроўка, ці ў лютым часе не вільні, як гэта робіць у многіх калгасках. Вымаганні лён накрываць на нізку і пры вощіроўцы абавязкова і на часе выдзівацца з начылаў асцяроўка валакна.

Дастаўшы лён з начылаў трэба пераду раскідваць. Нельга раскідваць на вощынішчы, бо на гэтага і глеба асцяроўка, і лісты кваліны паюць валакна.

Іногды калгасам бывае падкаціць лён у ільнотрапалцы. Гэта вадзяны. Мяснішкі і Гутай прасілае, таму трэба стайна ў конусах, вадзяны рэзак, а квалі раскідваць вадзяны. Таму лён і Гутай прасілае.

ПАВОЛІ РЭЦЭНЗЕНТАЎ

У пачатку гэтага года Беларускае дзяржаўнае ТРАМ наставіў п'есу нямецкага драматурга Бурштэйна «Працяг будзе». Газета «Літаратура і мастацтва», зразумела, адгукваецца на гэту п'есу рэцэнзіяй.

У № 6-м гэтай газеты мы чытаем:

«Аўтар п'есы «Працяг будзе», даючы малюнк класавай барацьбы ў Германіі ў час захопу ўлады фашыстамі, раскрывае гэты этап таў, што не лапіруючы сапраўднасці, паказваючы увесь жал раз'юнаванага фашызма, твор не толькі не нясе ў сабе персіміау трагедычнай бязвыхаднасці і т. п. Потым гаворыцца, што ТРАМ зусім правільна надыйшоў да п'есы, як да сацыяльнай драмы, а не як да меладраматычнага твора, і што театр выдэ паказ у плане раскрыцця і распрацоўкі сцэнічных вобразаў.

З той пары прайшоў досыць значны час, дастатковы для таго, каб рэдакцыя газеты «ЛІМ» забыла сваю ўласную назімку ў рэцэнзіі да п'есы «Працяг будзе».

Тым часам прыязджае ў Менск одэскі Тэатр Рэвалюцыі і ставіць тую-ж п'есу «Працяг будзе». Газета «Літаратура і мастацтва», зразумела, адгукваецца на гэту п'есу рэцэнзіяй.

У № 37-м гэтай газеты мы чытаем:

«У п'есе Бурштэйна няма вобразаў, ёсць... схемы, да якіх прымацвяжаны п'есны ўчыткі і эмоцыі».

«На сутнасці фашызму застаецца не раскрытым, палітычная свядомасць глядача не абагацілася».

«П'есе Бурштэйна ўласціва, як і ўсёмай меладраме, караляванне і вяртэнне ле бок — сацыяменталіт».

Надхвостыя нам неспы ясна паказваюць, што апраць п'есы ў гэтым рэцэнзіі прама процілеглы.

Рэцэнзія пісаві два розныя рэцэнзенты. Зразумела, ці аднаму з іх не забаронена мець свой ўласны погляд на п'есу, па-свойму апрацьваць яе. Але таму рэдакцыя газеты «Літаратура і мастацтва» — кіруючага органа на мастацкім фронце — не мае свайго цвёрдага погляду на мастацкі твор, таму яна кіруе работнікамі літаратуры і мастацтва на волі хвалю, удальнамаых выпадковымі рэцэнзентамі?

□ □ □

Бульба ў поўным цвіценні

Бульба на калгасных паліх Бе-

ЖНІВО У ПАЛЕССІ

(Ад мазырскага карэспандэнта «Звязды»).

Буды ні глядзі, усюды відаць стройныя рады бабак жыта і ячменю. З усіх бакоў навуцца звонкія песні калгасніц. Гучна стракочуць жніваркі, палкопываючы сваімі востра адтопанымі нажамі высокія калгасныя хлябы. Жыво на палях Беларускага Палесся ў поўным разгары.

Жыво. Ліні вядлікі аб'ём і шырокі размах палевых работ ува сабале гэта слова. Кожны калгаснік, кожная калгасніца жывуць адной думкай: як-бы хутчэй убраць багаты ўраджай. Яны добра ведаюць, што ад гэтага залежыць зарад вага іх працаўні, а значыць і далейшае прасоўванне па шляху змагання і адукацыйнага жыцця.

Дружна і весела ад прына да прына працуюць у полі калгасніцы і калгаснікі сельгаснапартаў арцелі імя Вараныхава. Барознаўскага сельсовета, на Мазырыччыне. Увесь свой хлеб — жыта, ячмень, абёс, пшаніцу, на пашчы 140 гектараў—яны рапшы зжалі за 10 дзён. Раслік прасты — 3 жніваркі-самасцікі пры норме ў 4 гектары павінны зжынаць у дзень 12 гектараў, а са 10 дзён яны сажылі 120 гектараў. Астатня 20 будуць зжаты ўручную сярнімі. Для гэтага арганізаваны тры званні жноў, па 5 чалавек у кожным. Першымі тры дні жыва паказалі, што рэалі пракам правільны. Жніваркі, як праца, свае нормы перавыконвалі са днём у дзень.

Асабліва важна адзначыць, што ў сярнішчынаў зусім адсутнічае разрыў паміж жнівом і вяджай спайоў. Вязальчыцы так добра расстаўлены за жніваркамі, што не пакідае яна адзінуць спад, як ён тут-жа звязваецца і ставіцца ў бабі. За кожнай жніваркай ідзе 10—12 жанчын, у залежнасці ад гутоўты жыта, прычым кожная з іх займае пэўны ўчастак і выка спайны толькі на ім. А для таго, каб участкі не былі празмерна доўгімі і не прыходзілася траціць пачасу на бескарэснае каджонне, жніварка займае невялікую частку, а потым пераходзіць далей.

Такім-жа чынам расстаўляюць вязальчыцы і ў калгасе «Чырвоны арэты». Таму жноў і раласна глядзец на зжатае поле, на якім у шпакатны паршк расстаўлены аптоўкавыя па колькасці спайоў бабі жыта. Зроблена гэта з мотаў

лешнага і правільнага ўліку снамоў.

Не дрэнна арганізавана ўборка і ў калгасе «Чырвоная Варонаўка». Тут, праўда, пераважае ручное жніво, паволькі ёсць адна толькі жніварка, затое жноў арганізаваны ў невялікіх званні, а ўнутры званні шырока ўжываюцца індывідуальнае індывідуальнае, якая значна павышае прадукцыйнасць працы.

Працэляе становіцца з уборкай у калгасе «Чырвоны партызан». На полі тут працуе 4 жніваркі-самасцікі, але работа іх не арганізавана. Машыны ходзяць адна за другою. Малешыны калпы ў пераоднай прымушае стаць і задня. А калпычцы ў гэтым калгасе жніваркі вельмі часта, таму што яны дрэнна адрамантаваны.

Вязальчыцы таксама не расстаўлены, яны працуюць спадом, неадлегла ад работы жніваркі. Як праца вязальчыцы прыходзіць на работу на 2—3 гадзіны пашней выезду жніваркі і ўходзяць назад раней на такі-ж час. У выніку разрыў паміж жнівом і вяджай спайоў у гэтым калгасе вельмі вядлікі. 10 ліпеня, напрыклад, пад дажджом зжыла каля 10 гектараў пшэнавалага ў спайны жыта. Такое-ж самае становіцца і ў калгасе «Чырвоная звязда». Жніварка працуе сабе, а вязальчыцы сабе. 21 ліпеня, у падвешо, вязальчыцы зусім не вядлі на работу і жніварка працавала адна. У гэтым калгасе такома пачат збожжа асталася на полі не звязаным.

Вядлікі разрыў паміж жнівом і вяджай спайоў паказваецца і ў многіх іншых калгасках раёна з прычым дрэннай арганізацыі працы на полі. Паводзе востра ільнотрапалкі ў раёне зжата 2.946 гектараў, з іх звязана ў спайны 1.628 — 55,2 проц. зжатага, астатні хлеб вядліць павышаным, можа пад дажджом і шуецца.

Гэта вядлі таго, што ў разне калгасаў работа па ўборцы праходзіць самадэлам, без умягата агадзі распрацаванага плана. На волі больш вітэнні, тым работні.

Залача рабінны арганізацыі — на ляду выдзяліць пашылі і напашылі калгасам правільна расставіць рабочую сілу на полі, шырока напушчыўшы практыку пераважна калгасоў.

Р. ФРАЎД.

